

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

136 (6112) 15 чэрвеня 1938 г., серада ЦАНА 10 КАП.

БАЯВАЯ ЗАДАЧА БОЛЬШЭВІЦКАГА ДРУКУ

Включна яе доля большэвіцкага аванга склаўся ў выбарчай кампаніі. Дымагучае галасе калектывага агітара, прапагандыста і арганізатара працоўнага друку дэсяткі мільёна працоўных. Народ верыць свайму друку. Кожнае яго слова знаходзіць жывы водгук, накіроўвае, арганізоўвае савецкіх людзей.

Ашы газетны ідуць да выбараў Вархоннага Саветаў саюзных і аўтаномных рэспублік, маючы велізарны вопыт агітарага ўдзелу ў кампаніі па выбарах Вархоннага Савета СССР, якая скончылася, як вядома, бліскавай перамай сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. Гэты вопыт павінен быць цалкам і поўнасна скарыстаны ў нашым друку. Гэты неадмыслимы арнал прыёмаў і метадаў работы большэвіцкага друку ў перыяд выбарчай кампаніі ўжо прыменены ў Грузіі і Агеніі, дзе выбары прайшлі 12 чэрвеня.

Задача ўсяго друку — глыбока прадумваць, вывучаць вопыт грузінскіх і агенійскіх газет, удільчы іх недахопы і слабасці, каб у астаўшыся дні ўчыць друкаваную агітатарскую ідуць на бліскую вышню.

Цэнтры ўсёй друкаванай і вуснай агітатарскай стайкі зараз агітатары за кандыдатаў у дэпутаты Вархоннага Саветаў саюзных і аўтаномных рэспублік, кандыдатаў пераможнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, выбарчыя хоча ведаць палітычныя ідуць, заслугі і дастойнасці свайго кандыдата. Побач з кіраўнікамі партыі і ўдла, членамі Сталінскага Цэнтральнага Камітэта партыі, якіх ведае і любіць уся краіна, сярэд кандыдатаў у дэпутаты Вархоннага Саветаў саюзных і аўтаномных рэспублік ёсць тысячы людзей, якіх вылучаны на савецкую працуючую арню за апошнія годзі. Гэтых людзей трэба папулярызавач прыбрава, пераканава.

Ісцаш аб выдатных людзях нашай жынны — якая гэта ганарова справа, які ўчыны матэрыял! Расказваць аб верных, смілых радзімы — гэта значыць гаварыць аб выдатнай сталінскай асе, калі з народнай гупцы шпудзені ўстаюць новыя багатыры савецкай зямлі, дзяржаўныя дзеячы, смелыя вароны савецкіх граніц.

Польшасць газет друкуе біяграфіі кандыдатаў, зарэгістраваных у тых акругах, якіх абслугоўваю даны орган дэку. Многія газеты публікуюць нарысы аб кандыдатах. Усё гэта добра. Быцьга, аднак, абмяжоўваць агітатарскую кандыдатаў друкаваннем адных тых нарысаў, які бы добра яны ні былі напісаны. Устаноўлена, што агітатарнае ўдзеянне нават самага добра нарыса слабей, чым іркая прамова, вступленне самаго кандыдата і людзей, якія ведаюць яго вытворчую і гмадска-палітычную работу. Вось чаму пераканаўча, прадумвае расказа, выступленне зямлі і ў гэту выбарчую кампанію такое віднае месца ў старонках нашага друку.

Цалёна не ўсе газеты добра спраўляюцца з агітатарскай за кандыдатаў. Сёўна і ўдмліва падшыла да гэтай стайкі «Оренбургская коммуна»: амаль кожнаму кандыдату яна адводзіць цяло старонку, на якой друкуюцца біяграфія кандыдата і выказванні аб ім з таварышаў па работе, людзей, блізка ведаючых яго. А вось смаленскі «Забойный путь» не правіць да гэтага часу ў гэтым пытанні ініцыятывы і амяжоўвае праца друкаваннем сухіх, канкрэтных біяграфій.

Грэба перасярачы газетны супроцьпаўнення вобразы кандыдатаў, супроць слашчасці і сасюкання. Завольшасць газет «Кіравец» (Макеўка, Данэцкая) надрукавала нядаўна нарыс аб індустрыя, які больш выклікаў толькі глыбокае абурэнне. Тут адна шпаласць напісана на другою.

Выбары ў Вархонны Совет саюзных і аўтаномных рэспублік павіны прайсці ішчэ лепш, ішчэ больш арганізавана, чым выбары 12 снежня 1937 года. Іа пакінулі незгладжальны след у ішчэ нашай радзімы. Адсюль аўсім

Громом апладысментам, прывітальнымі воклічамі сустракаюць дэлегатаў абраныя ў газаровы прэзійум з'езда таварышы Сталіна, Молатава, Кагановіча, Варашчылава, Калініна, Мікаяна, Андрэева, Жданова, Ежова, Чубара, Хрушчова, Дзімітрава, Тэльмана і Хоце Дыяса.

Уносіцца прапанова выбраць ганаровым старшынёй XIV з'езда КП(б)У вялікага правядыра народаў таварыша Сталіна. Авацы нарастаюць з новай сілай. У адыным парыве падмаюцца дэлегаты з месца, магутным гукі «Інтернацыянала на украінскай, рускай і мова грмаюць у зале.

Пасля зацвярджэння парадку дня, з справядлівым дакладам Цэнтральнага Камітэта камуністычнай партыі (большэвікоў) Украіны выступіў пільда супроць дэлегатаў з'езда тав. Н. С. Хрушчова.

АДКРЫЎСЯ XIV З'ЕЗД КП(б)У

КІЕУ, 13 чэрвеня (БЕЛТА). Сёння абстаноўка выключнага ўдзелу адкрыўся XIV з'езд камуністычнай партыі (большэвікоў) Украіны.

З'езд адрывае выконваючы абавязкі сакратара ЦК КП(б)У тав. Хрушчова. У гэтай уступнай прамоўе ён адзначае, то партыйныя арганізацыі Украіны вышлі да свайго XIV з'езда, як ніколі маналітна-агуртаванымі вакол енінска-Сталінскага ЦК ВКП(б) і вялікага Сталіна.

— Мы павіны ведаць, — гаворыць тав. Хрушчова, — што паслявова разгром валагу на Украіне з'яўляецца рэзультатам непасрэднай дапамогі ЦК ВКП(б) і савёста таварыша Сталіна. (Бурны, оўга неаўмаючыя апладысменты).

Мы смага можам заявіць, што большэвікі Украіны гатовы выкачаць любое адданне Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і любое адданне таварыша Сталіна. (Бурныя аваячы, прывітальныя воклічы ў онар таварыша Сталіна).

XVII З'ЕЗД КП(б)Б

РАНІШНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ

14 ЧЭРВЕНЯ

Старшынюе тав. Мярнін.

Пасяджэнне з'езда, як і ва ўсе дні, пачалося роўна ў 11 гадзін. Вялікую ўвагу дэлегаты з'езда аддаюць пытанню спалучэння партыйна-масавай работы з выкананнем гаспадарча-палітычных задач.

На трыбунае з'езда — нарком лёгкай прамысловасці БССР тав. Дзімітрыюў. Ён расказвае аб той увазе і клопатах, якія працягваюць партыя і савецкі ўрад пытаннем развіцця лёгкай прамысловасці, заклікаючы задавальваць усё ўзрастаючы запатрабаванні працоўных. У гэтым годзе прадпрыемствы лёгкай прамысловасці Беларусі вышпуніць прадукцыі на 326,5 мільёна рублёў. Тав. Дзімітрыюў спыніўся на пытанні слабай работы наркамата па ліквідацыі вынікаў шкюднітва і адзначыў адставае асобных галін прамысловасці (шкюдні, ільняной і ішч).

— Да свайго з'езда, — гаворыць тав. Рэніні (сакратар Магілёўскага абкома партыі), — КП(б)Б прышла адзінай, маналітнай і, як ніколі, агуртаванай вакол ленынска-сталінскага ЦК, вакол таварыша Сталіна. Ён спыняецца на неабходнасці ўзмацнення палітычнага выхавання партыйных кадраў.

— У рэзультате праведзенай справядліва-выбарчай кампаніі кіруючы партыйныя органы, — гаворыць тав. Рэніні, — па Магілёўскай вобласці да кіраўніцтва прыйшлі новыя партыйныя работнікі: з 60 сакратароў райкомаў упершыню выбраны 37 чалавек. Павялічылася колькасць беларусаў, прышоўшых на партыйную работу. З 60 сакратароў райкомаў — 48 беларусаў, што складае 72 проц. да ўсяго выпянальнага складу сакратароў.

Перад намі стаіць адназначна залада — навучыць гэтых людзей авалодаваць складанай тэхнікай партыйнага кіраўніцтва і дапамагчы авалодаць большэвізмам.

Ён высювае пытанне аб неабходнасці перыядычнага склікання абласных партыйных актываў па важнейшых пытаннях гаспадарчай і партыйнай работы.

Старшыня Дзяржплана БССР тав. Чорны ўзняў пытанні аб лепшым выкарыстанні рах Беларусі для перавозкі грузаў, што дасць магчымасць разгрузіць чыгуначны транспарт, аб неабходнасці глыбокага вывучэння багатых сыварынных рэсурсаў Савецкай Беларусі.

Гаворачы аб падрыўной рабоце варагаў народа, арудаваючых у Дзяржплане, тав. Чорны ўсё ж не сказаў з'яду аб тым, як партыйная арганізацыя і ўвесь калектыв супрацоўнікаў Дзяржплана абавязаны на ліквідацыю вынікаў шкюднітва.

Тав. Горыў (прэзідэнт Акадэміі навуц БССР) указав, што былое варожэ кіраўніцтва Акадэміі навуц адрывава ла вукова-даследчую работу ад агульных задач сацыялістычнага будаўніцтва нашай рэспублікі, усяляк зрывава работу інстытутаў, насаджаючы ў іх сваіх людзей. Да гэтага часу вынікі шкюднітва ў рабоце Акадэміі навуц ліквідуюцца нераўнаму. Тав. Горыў указав на неабходнасці ўмацавання камуністамі інстытутаў і на больш смелых вылучэннях ў акадэміі новых, выраслых кадраў.

Старшыня калгаса «Новая зара»,

ВЯЧЭРННЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ

14 ЧЭРВЕНЯ

На вачэрнім пасяджэнні закончыўся спрэчка па справядліваму дакладу ЦК КП(б)Б і па дакладу рэвізійнай камісіі. Усяго ў спрэчках выступілі 55 чалавек з 123 запісаўшыхся.

Тав. Аманеў — сакратар Віцебскага абкома партыі — у сваім выступленні спыніўся на пытанні партыйнай прапаганды, указаўшы, што больш 600 камуністаў па вобласці не ахвотны партыйнай вучобай. Гэта гаворыць аб тым, што абком, сакратары райкомаў і лярвочны партарганізацыі не аддалі сур'ёзнай увагі гэтайму важнейшаму участку партыйнай работы.

Тав. Аманеў узямае пытанне аб арганізацыі ў абласцях пастаянна працуючых трохмесячных курсаў для новых, прышоўшых да кіраўніцтва, партыйных кадраў.

Загадчык АКПО ЦК КП(б)Б тав. Бельюў, выступаючы ў спрэчках, прымае зусім правільнай крытыку драўнай работы АКПО. Разам з тым ён робіць справядлівы дакор раённым камітэтам партыі, гаркам і абкомам у несуразна адносінах іх да афармлення партыйных дакументаў.

Тав. Бельюў спыняецца на недастатковым роспе партыйных радоў, асабліва за лік лепшых людзей калгасаў. З ліку ўсіх прынятых у партыю ў апошні час толькі 4 проц. калгаснікаў.

Аб велізарным палітычным і вытворчым уздыме сярэд работнікаў чыгуначнага сталежскага наркома Л. М. Катановіча гаварыў у сваім выступленні пачальнік Заходняй чыгуначнага тав. Кавалёў. Ён рэзка крытыкуе прамысловы аддзел ЦК КП(б)Б за драўнае кіраўніцтва чыгуначным транспартам.

Тав. Свіцкоў (нарком земляробства) у сваім выступленні крытыку дэлегатаў з'езда парочнай сістэмай работы Наркамзема прызнаў правільнай. Ён запэўніў з'езд, што прыме ўсе меры, каб забяспечыць выкананне адказнейшых задач, якія стаіць перад наркаматам.

З заключным словам выступіў выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б тав. Волкеў. — Спрэчка па справядліваму ЦК, — адзначыў тав. Волкеў, — праходзіла дэлавіта, правільна. Яны былі накіраваны на ўскрыццё недахопаў у партыйнай рабоце, на мабілізацыю КП(б)Б на канчатковую ліквідацыю вынікаў шкюднітва, на выкрыццё і выкароўванне да канца ўсіх паследзімых трацішча-бухарынскіх і нацыяналі-фашысцкіх бандытаў.

У ЦК ВКП(б)

ЦК ВКП(б) заслухаў паведамленне аддзела друку ЦК аб рэалізацыі архангельскай абласной газетай «Правда Севера» паставоны ЦК ад 15 сакавіка 1938 г. аб асвятленні ў друку пытанняў партыйнага жыцця. ЦК ВКП(б) канстатаваў, што «Правда Севера», наперак указанням ЦК, да гэтага часу не ўваля на сваіх старонках пастаянна аддзел «Партыйная жизнь» і матэрыялы на партыйныя тэмы змяшчае неагульна. Больш траці майскіх нумароў вышля без аддзела «Партыйная жизнь». У насні майскіх нумарах ён зводзен толькі да адной-двух невялікіх інфармацыйных зяматак.

Асвятленне пытанняў партыйнага жыцця выдзеша ўсё ішчэ на нізкім узроўні. Няма грунтоўнага аналізу дзейнасці партыйных арганізацый. Няма паказу канкрэтных узораў работы. З поля зроку газеты ўскальваюцца важнейшыя прашы, якія албавыаща ў жынці партыйных арганізацый. На працягу мая газета выступіла толькі з думка перадавымі па партыйнага жыцця, якія былі прысвечаны раённым канферэнцыям. З 33 артыкулаў і зяматак па партыйнага жыцця, змяшчаных у маі на старонках «Правды Севера», 23 з'яўляюцца прагавольнай інфармацыяй аб сходах, а астатнія — храніцёрскія выступленні аб колдзе заняткаў у партыйных шкюлах і гуртках.

Буйнейшым недахопам газеты ЦК ВКП(б) лічыць тое, што «Правда Севера» змяшчае на сваіх старонках пераважна адмоўны матэрыял па партыйнага жыцця, прычым абмяжоўвацца невялікім колам адных і тых жа ўпамінаемых з дня ў дзень партыйнага жыцця.

На канкрэтных прыкладах слабай мавава работы сярэд аднаабоўнак ён выкрывае прычыны слабай калектывізацыі па БССР. Тав. Лявіцкі прыводзіць факты прамога парушэння паставоны СНК СССР і ЦК ВКП(б) у адносінах выключэння калгаснікаў з калгасаў.

Спыняючыся на задачах ўборачнай кампаніі, тав. Лявіцкі адзначае недапушчальна слабы ход рамонту камбайнаў і ўборачных машын.

У заключэнне тав. Лявіцкі спыніўся на пытанні разгортва на партыйнай работы на вёсцы і расказаў партыйных сіл.

У спрэчках выступілі таксама тт. Пігурноў (Менская партарганізацыя) і Калпа (сакратар Лагойскага райкома КП(б)Б).

У канцы пасяджэння з'езд вгчала дэлегата калгасніка. З ірчай прамовай выступіў калгаснік калгаса імя БВА, Любаванскага раёна, тав. Міхайлаў, які перадае дэлегатам XVII з'езда КП(б)Б, а праз іх — усёй нашай вялікай большэвіцкай партыі і ваварышам народаў таварышу Сталіну большэвіцкае калгаснае прывітанне. Яго прамова аб вялікім прывітанне, большэвіцкай адданасці калгаснага сямліства камуністычнай партыі, сталінскаму ЦК ВКП(б), вялікаму правядыру і другу беларускага народа таварышу Сталіну пакрывацца бурнымі апладысмантамі. Раздаюцца воклічы: «Ура вялікаму Сталіну!», «Таварышу Сталіну прывітанне ад беларускага калгаснага сілнства!». Дэлегаты з'езда палымуюцца са сваіх месцаў і ў адзіным парыве разам з лепшымі прадстаўнікамі калгаснага сямліства доўга апладыруіць, выказваючы гарачую любоў таму, хто нспынае клопаты і аб беларускім народе, — вялікаму, любімаму Сталіну.

Усяго па Грузінскай ССР налічваецца 2.932 выбарчых участкі і 237 выбарчых акруг па выбарах у Вархонны Совет Грузінскай ССР.

Да 6 гадзін вечара 13 чэрвеня быў закончан падлік галасоў па ўсіх акругах. Па даных акруговых выбарчых камісій зарэгістравана абранне ўсіх 237 дэпутатаў, якіх з'яўляюцца кандыдатамі сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

З агульнай колькасці 1.898.041 выбарчыка, маючых права галаса па выбарах у Вархонны Совет Грузінскай ССР, прыняла ўдзел у галасаванні 1.883.608 выбарчыкаў, што складае 99,2 проц. ад агульнай колькасці грамадзян, якіх карыстаюцца правам галаса.

Ва ўсіх выбарчых акругах па выбарах у Вархонны Совет Грузінскай ССР галасавала за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных 1.876.391 чалавек, што складае 99,6 проц. усяго ліку прымаўшых удзел у галасаванні.

Па атрыманых поўных даных па гораду Тбілісі з 296.770 выбарчыкаў прыняла ўдзел у галасаванні 296.510 чалавек, або 99,9 проц. усіх выбарчыкаў. За кандыдатаў сталінскага

блока камуністаў і беспартыйных галасавала 294.881 чалавек, або 99,9 проц. прыняўшых удзел у галасаванні.

Выбраны ў Вархонны Совет Грузінскай ССР па гор. Тбілісі.

ЛЕНІНСКІ РАЁН

1. Ленінская акруга — Сталін І. В.
2. Варашчылаўская — Дзевеурашвілі І. А.
3. Чыгуначная — Геладзе Н. В.
4. «Правды» — Берія І. П.
5. Трудавая — Бурзуладзе М. І.
6. Савецкая — Чубнідзе М. Д.
7. Калхідская — Орджаникідзе Н. Г.

СТАЛІНСКІ РАЁН

8. Сталінская акруга — Молатаў В. М.
9. Верная акруга — Мікаберідзе С. С.
10. Тэльмана акруга — Ткачэна І. Т.
11. Калінінская — Ксаўраці С. С.
12. Карла Маркса — Квачадзе А. Ф.
13. Горкаўская — Мдзінарадзе О. Н.

Апрача таго, па выбарчых акругах раёнаў: імя 26 камісараў, Кіраўскай і Орджаникідзеўскай — выбрана 17 дэпутатаў. Усяго ў Вархонны Совет Грузінскай ССР па гораду Тбілісі выбрана 30 дэпутатаў.

Цэнтральная выбарчая камісія па выбарах у Вархонны Совет Грузінскай ССР.

АД ЦЭНТРАЛЬНАЙ ВЫБАРЧАЙ КАМІСІІ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОНЫ СОВЕТ ГРУЗІНСКАЙ ССР

Усяго па Армянскай ССР налічваецца 1204 выбарчых участкі і 256 выбарчых акруг, па якіх зарэгістравана 611.649 чалавек, маючых права галаса па выбарах у Вархонны Совет Армянскай ССР. Па даных акруговых выбарчых камісій з гэтай колькасці выбарчыкаў прынялі ўдзел у галасаванні 605.907 чалавек, што складае 99,06 проц. ад агульнай колькасці грамадзян, карыстаючыхся правам галаса. Ва ўсіх выбарчых акругах па выбарах у Вархонны Совет Армянскай ССР за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных галасавала 603.469 чалавек, што складае 99,6 проц. усяго ліку ўдзельнічаўшых у галасаванні.

Па ўсіх 256 акругах акруговымі выбарчымі камісіямі зарэгістравана выбарнае 256 дэпутатаў Вархоннага Савета Армянскай ССР. Усе без выключэння

былі выбраны дэпутаты з'яўляюцца кандыдатамі блока камуністаў і беспартыйных. З 256 выбарчых дэпутатаў — 156 камуністаў і 100 беспартыйных. Жанчыны сярэд дэпутатаў 65, мужчыны — 191.

Па акрузе СК № 1 горада Ерэвана дэпутатам Вархоннага Савета Армянскай ССР выбран усенародны камітэт, якікі правядыр народаў таварыш Сталін І. В. Па Гадарыйскай акрузе № 33 горада Ерэвана выбран бліжэйшы саратнік вялікага Сталіна — галава савецкага ўрада таварыш Молатаў В. М. Па Заводскай акрузе № 9 горада Ерэвана выбран бліжэйшы саратнік вялікага Сталіна — намеснік старшыні Саўнаркома СССР таварыш Мікаян А. І.

ЦЭНТРАЛЬНАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОНЫ СОВЕТ АРМЯНСКАЙ ССР

ПРАЦОЎНЫЯ БССР ГОРАЧА ВІТАЮЦЬ НАРОДЫ ГРУЗІІ І АРМЕНІІ 25-ТЫСЯЧНЫ МІТЫНГ У МАГІЛЕВУ

МАГІЛЕУ. Учора ў Магілеве адбыўся 25-тысячны мітынг працоўных горада, прысвечаны бліскавай перамоце сталінскага блока камуністаў і беспартыйных па выбарах у Вархонны Совет Грузінскай і Армянскай савецкіх рэспублік.

Пільн Воли запэўнен дэманстрантамі. Над галавамі горада руюць чырвоныя сцягі, высіяча партрэты, лозунгі і плакаты ў гонар большэвіцкай партыі, любімага правядыра вялікага Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў.

З ірчай прамовай на мітынгу выступіла дэпутат Вархоннага Савета СССР Ніна Пітэроўна Ісеева.

— 12 чэрвеня, — гаворыць яна, — народы брацкіх саюзных рэспублік Грузіі і Арменіі ішчэ раз прадэманстравалі сваю агуртаванасць вакол партыі Леніна — Сталіна, паказалі сваё вясюкае маральна-палітычнае адінства; яны ішчэ раз паказалі, што магутны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных пераможны.

— Вялікае пшасце быць сьмянам нашай сацыялістычнай радзімы, — сказыў студэнт індустрыя тав. Капіль, — дзе мільёны чэсных працаўнікоў, агуртаваны вакол партыі Леніна — Сталіна,

будуюць выдатны будынак камунізма.

— З якой любоўю, з якой адданасцю галасавалі грузінскі і армянскі народы за свайго лепшага кандыдата, усімі любімага Іосіфа Вісарыявіча Сталіна. З пачуццём вялікай радасці мы ішчэ палкае прытанне і гарачае віншаванне лепшаму другу працоўных, нашаму першаму кандыдату ў дэпутаты Вархоннага Савета БССР — любімаму Іосіфу Вісарыявічу Сталіну.

Выступіўшы на мітынгу камісар Н-скай насіі тав. Зайнаў, вітаючы народы Грузіі і Арменіі, заявіў: — Зайнаў, камандзіры і палітработнікі Чырвонай Арміі гатовы ў любы момант, калі толькі вораг аваджыцца на насіць на нашу вялікую радзіму, сцерці яго з твару зямлі.

Усе прамоўцы заклікалі выбарчыкаў горада Магілева сустрэць дзень выбары выкананнем і пераыкананнем вытворчай праграмы, усім, які аддаму, а'вішча на выбарчыя участкі і аддаць свае галасы за кандыдатаў пераможнага блока камуністаў і беспартыйных.

Пад гром апладысментам 25-тысячым мітынг пасляў прывітальную телеграму XVII з'яду КП(б)Б.

С. МАРЧАНКА.

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНІСТАў І БЕСПАРТЫЙНЫХ

Ольга Канстанцінаўна ШАРКО

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Самавалавіцкай выбарчай акрузе

Адзіна з марозных студзенскіх дзён года на двор калгаса «Чырвоны баяць» заехаў невялікі хлопчык. Прыязышы каня, ён адпусціў папкі, падкінуў сухой зялёнай цімаце і, абтрус запаршаны снегам кабіну і, пастукаўчы падмёрзлым аўтасам, паспяшыў у праўленне.

Вам з МТС паперку прывёз я, — прамовіў хлопчык, і дастаўшы з кішані пат, падаў старшыні.

Той вечар у праўленні калгаса да гаварылі.

Ужычны сядзелі на лаўках, курьлігаркі, меркавалі.

Ну, каго-ж пашле?

Тут грэба добра абмеркаваць, бо грэга складаная, — гаварылі яны.

Можа дзвучыну вылучым? — скава старшыня.

Агаснікі пераглянуліся.

Ужычна з кароткімі рыжыватымі вачамі, не ўяўляючы сабе, што гэта за мына камбайн, вірнуў на старшыні і запяту:

А яка-ж гэта машына?

Зведаўшыся, што «камбайн» — гэта тая аграмадная, складаная машына, яна жне, адначасна малочыць і сьпінае нёне ў мякі, ён паперабіў свой пшавы вус і, палумаўшы, сказаў:

Тут і мужчына не кожны справіцца не то што дзвучына...

калі назвалі каньлятуру Ольгі Шоры, ён паціснуў плячымі і іранічна ўхмыкнуўся:

Ды яна-ж і з месца камбайн не вые, хаханькі гэта. Такая машына, а вы дзвучыну... І крыху палумаўшы, даў:

Праўда, працаўніца яна добрая, і коўш ядрэна ў калгасе паглядзіла, і выгадзірай у полі першаю спраўшася... Але-ж тут іншая справа...

пакі сыхла. Талы старшыня запятуся ў Ольгі:

Ну, як, Ольга, паездзеш?

Паеду! — рашуча адказала чарная дзвучына, — буду вучыцца...

Першыя дні вучобы на курсах камбайнаў здаваліся Ользе поўгімі, прычым у каня перасесці на трактар, на складаны камбайн было не лёгка, а занятых яна заўбэды салезілася біжэй да механіка, раскідвала свае сьміткі, уважліва ўглядзілася ў падручнік, адожым валзіла на складанай сьме камбайна і калі не разумела — пыталася ў механіка:

— А што гэта за частка?

Пасля заняткаў на курсах, каб пільна авалюваць камбайнам, яна ішла ў гэта і, зняўшы вэзнікі, разбірала машыну.

Яе жніўняўскай раішай вёска абудалася гулам.

Пользі выбягалі з хат, усхваляваныя вілья па вуліцы, сплшаліся туды, адны сьлема за трактарам вельчываў блукіты паўночны камбайн.

А гул машыны усё больш і больш падаўся заглупаючы гавар людзей.

— Камбайн!

— Ольга! Ольга!

Ольга сьлелася за рулём, вочы яе

іскрыліся ад радасці, а на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Ольга сьліньне за рулём, з замілаваннем пазирае на шырокі залатысты за-

т, і на губах іградала гордая ўсешка.

Гэктараў за сто, паўа раку, гамонячы лес, шырокую мурожную сенажаць, цягнецца калгаснае жытняе поле.

Спелыя важкія каласы калгаснага жыта, нахіліўшыся к долу, ціха калышуча ад поўху ветру.

Эдзі АГНЯЦВЕТ

СЛОВА ВЫБАРШЧЫКА

Мне выпала шчасце свай голас аддаць За лепшага друга, за бацьку народаў, Мне выпала шчасце ў Совет выбраць Таго,

што прывёс нам жыццё і свабоду.

Хто краў беларужскі дзяржавай назваў, Хто ўсе адзінаццаць рэспублік а'яднаў, — Былому нявольніку даў ён наветі: Высокую годнасць тварца-чалавека.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За славана, мудрага сына радзімы, Хто даў мне натхненне, каб песні спываць, Хто мары найлепшым робіць жыццям.

Хто ляснішчым шляхам у радасны дзень Да лясных вышнь комунізма вядзе, Чыё дарогое імя ўстаіма Героюў Мадрыда, героюў Кітая.

Мне выпала шчасце свай голас аддаць

За лепшага ў свеце, хто смела і грозна

Нас кітца святую зямлю ачышчаць Ад поўхх вужакаў, ад ворагаў розных.

Саграў ён ласкава мало малалосць І самы жаланы ў хаце ён гошць.

У Крамль высокі мы ліст пасылаем: — Цябе, родны Сталін, мы ў гошці чакаем!

Сустрэне цябе беларужскі народ Пладзіма багатымі, хлебом пшанічным Сабралі мы чысты, як золата, мёд, Сядзі расцілі на зямлі пагранічнай.

Магутны ў небе лясці самалёт, Шчасліва жыве мой свабодны народ. Найлепшае, светлае будзе ў нас святая — Цябе выбарыць у Совет дэпутатам!

Чэрвень 1938 года.

У ГОНАР ТАВАРЫША А. І. МІКАЯНА

МОЗЫР. (Спец. нар. «Звязь»). Рабочыя прадпрыемстваў Мозыра рыхтуюцца дастойна сустрэць дзень выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай рэспублікі.

Новымі вытворчымі пераамагамі яны адказваюць на згоду таварыша Сталіна і яго бліжэйшых саратнікаў балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Паміж цэхамі і эмаэнамі заводу «Чырвоны Кастрычнік», «Пролетарый» і фабрыкі «Профінтэр» шырока разгорнута соцэспарторнітва. У гонар свайго кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР — бліжэйшага саратніка вяд-

лікага Сталіна Анастасія Іванавіча Мікаляна-рабочыя паказваюць высокі ўзор стыханаўскай работы.

Рабочыя заблевай фабрыкі «Профінтэр» абавязаліся да дня выбараў — 26 чэрвеня — выканаць свой поўгаловы прамфінплан на 105 проц. Стаханавец-столір Н. А. Руктоўскі штодня выконвае сваю норму на 250 проц., стыханавец Аляксей Кашкоў — на 300 проц. Значна перавыконваюць нормы работніцы А. С. Сіўчанка, М. Музычэнка, Т. Я. Савілава і іншыя.

МАЧАЛЬСКІ.

У БРЫГАДЗЕ ПАРФЕНА ВЫРВО

За апошнія дні Парфену Андрэвічу Вырво, брыгадзю перадавой брыгады сельгасспецдэлу «Ударнік», даводзіцца вельмі часта адлучацца з калгаса. У жыцці брыгадзю адбылася надзвычай радасная і хвалючая падзея — працоўныя Крываўскай сельскай выбарчай акругі вылучылі яго кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Амаль кожны дзень ён зараз сустракаецца са сваімі выбаршчыкамі, раскажа ім пра работу сваёй брыгады, якая з гонарам носіць імя праўдара працоўных Германі Эрыста Тэльмана, раскажа пра свой жыццёвы шлях.

Кожная такая сустрэча ўлівае ў арганізм брыгадзю новую энергію і багасць, натхняе яго на настойлівую, упартую працу па падняццю ўраджайнасці сацыялістычных палёў. Паміж паземкам на перадвыбарчым мітынгу, брыгадзю знаходзіць час абмысліць ўсё поле, даць свае парады і ўказанні калгаснікам, палюбавацца добра растучай збожжавой. Калгаснікі любяць і наважваюць свайго маладога брыгадзю, заўсёды з ім радзіцца па гаспадарчых і асабістых пытаннях.

Вось і сёння, сонечнай чэрвенскай раніцай, акурта зашпіліўшы касцюм, Парфен Андрэвіч вышаў на поле. Праходзячы каля гарода, ён спыніўся і праверыў, як прывялася расада капуст, потым завярнуў на ўчастак, дзе нядаўна былі пасяены каноплі.

У мінулым годзе мая брыгада селя 9 гектараў канопель, — раскажа брыгадзю, — Кожны гектар даў нам 507 кілограмаў пянькі-валачкі і 748 кілограмаў насення. За гэта наш калгас заахвочваў кандыдата на ўсеагульную сельгасгаспадарчую выставку. Звычайна на каноплях Мітрафана Стыва селята абавязалася дабіцца сярэдняй ураджайнасці не менш як 6,5 цэнтн. пянькі-валачкі і 8 цэнтн. насення.

На ўчастак, засеяны каноплямі, брыгадзю ішоў зараз праверыць, як выкана яго ўказанне — знішчыць а'яўшыся пасля нядаўняга дажджю коркі. — Скажаў ім, каб граблімі коннымі вёзку прапаравалі, — дадае Парфен Андрэвіч: — каноплі надзвычай далікатная расліна. Не знішчыць коркі, дык часткі пазагінаюцца кручымі і не прабыцця зямлі.

Указанне брыгадзю было выканана. З пухляк чорнай зямлі паказвалася бледна-зялёныя ўходы канопель. Праходзячы міма маладога салу, брыгадзю накіраваўся да жатчыцы, якая абралі насенне коў-сагызга.

Глядзіце, жатчыні, толькі зялёна не збярэйце, — паўучальна заўважыў Парфен Андрэвіч і потым смяючыся: — А ці ўмееш вы адрозніваць адзінчаты ад коў-сагызга? Яны-ж вельмі падобныя.

— Вядома, умею, — адказала за ўсіх Мар'я Токіна.

— Я вельмі прашу вас, як толькі сустраеце адзінчаты, выражайце яго з каранем, каб не засмечвалі пасевы...

На папаравым полі, якое было зазямлена і вясной забаранавана, калгаснікі вывозілі торф і гной. Торф капаўся тут-жа мелалёка Некалькі падвоўлі яго на поле, а дзед Цімох ройнамерна раскідаў на раллі. Зверху торфу ў другім канцы поля калгаснікі падвоўлі і раскідалі гной. Пасля гэтага тоўсты пласт угнаенняў будзе зааран і папаравы клін зноў будзе забаранаван. К моманту асенняй службы глеба зробіцца тлустай, багата насычанай каштоўнымі ўгнаеннямі.

У часе разгавору брыгадзю з калгаснікам на вузкай прасёлкавай дарозе паказаўся веласіпедст. Да калгаснікаў пад'ехаў старшыня арцелі Васіль Фёдарав Вяскабойнікаў.

— Веласіп, Парфен, — жыта ўжо закрывалася! — радасна, хвалючыся, паведамаў ён. Старшыня і брыгадзю, аглядаючы густыя пёмна-зялёныя пасевы ярыны, неспешліва накіраваліся да хвалючага, пад лёгкімі подыхамі вецерка, жыта.

Яны прайшлі міма шырокалістай азімай пшаніцы, якой вясной была зроблена падкормка, баранаванне і палёў на закончана другая праполка. Не абышлі міма і насенны ўчастак яравой пшаніцы стаханавскага звання Ягора Заблоцкага, які абавязваўся з кожнага гектара зняць па 25 цэнтнераў зялёнага зерня. Праверылі ўходы бунты на двухгектарным стаханавым участку Паўла Шахара і толькі потым завярнулі невялікім раўком у густое, як сцяна, духмянае жыта. Як і пшаніца, жыта было такома з вясны прапаравана, падкормлена і праполка. Калгас «Ударнік» насенневодцы Барысба за буйнае, сартавое, без усякага пустазелля, збожжа тут пастаўлена ў пяты ўвагі Сярод агульных масіваў калгаса асаблівай чыстотой адрозніваюцца пасевы на палях брыгады імя Тэльмана.

Брыгадзю аспяравае ўзяць у рукі доўгі квіткавы колас «зяткі» і змерыць яго.

— Лічы, што ў сярэднім колас 18 сантыметраў... Як ты думаеш, Васіль Фёдаравіч, выкаваю я абавязальства, каб атрымаць з кожнага гектара па 25 цэнтнераў зерня?

— Не сумняваюся ў гэтым. Толькі не забывайся, што да пачату ўборкі асталося не больш за шэсць тыдняў. Трэба папрыхтавацца так, каб у самыя кароткія тэрміны ўбраць гэты багаты ўраджай.

— Будзь упэўнен: апошняя жнейка заканчваецца рамонтам, — павярнуўшыся тварам да калгаснай кузі, прагаварыў брыгадзю.

І нібы ў падмаванне слоў брыгадзю, з боку калгаснай сядзібы праз валка хвалючаеся жыта даносіліся звыклія удары молата аб накарвалі.

Н. ВІШНЕУСКИ.
Калгас «Ударнік», Крываўскі раён.



Анатолій Васільевіч Багатыроў, кампазітар, кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Варшавскай выбарчай акругі г.р. Менска. На адымку тав. Багатыроў іграе партытуру оперы, напісанай ім для Беларускага Дзяржаўнага тэатра оперы і балета па аповесці Якуба Коласа «Дрыгва».

ДАКЛАДЫ ВУЧОНЫХ У ЧЫРВОНААРМЕЙСКІХ ЛАГЕРАХ

Выезды навуковых работнікаў сталіцы БССР у чырвонаармейскія лагеры з дакладамі і лекцыямі шырока практыкуе Менскі ДЧА імя маршала Савенка Саюза таварышча Варшавскага. За два выхадныя дні чэрвеня было праведзена 9 дакладаў.

Навуковыя работнікі тт. Іваноў, Зайцаў, Скуман, Гельфанд, Дворкіна і інш. прачыталі даклады: «Дасягненні сельскай гаспадаркі СССР», «Карысныя выкапні БССР», «Новы эканамічны крызіс і капіталістычныя краіны», «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР», «Жыццё і дзейнасць Анры Барбюса» і т. д.

Апрача лектараў, у лагера выязджаюць работнікі пракуратуры рэспублікі, якія арганізуюць для байцоў і камандзіраў юрыдычную кансультацыю.

НАСТАЎНІКІ ДЛЯ ШКОЛ БССР

Да пачатку вучэбнага года школы БССР атрымаюць новы значны атрад наставніцкага, якія капаюць педгагічныя навуковыя ўстаноў рэспублікі. Цяпер у поўным разгары дзяржаўнага і выпускнага экзамену. Педгагічныя інстытуты ў Менска, Гомеля, Магілёва, Віцебска і Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэту выпускаюць 110 выкладчыкаў па мове, літаратуры, гісторыі, біялогіі, хіміі, замежных мовах і т. д., а таксама групу работнікаў дашкольных устаноў. Усе таварышчы атрымалі вышэйшую адукацыю. Наставніцкія інстытуты і педгагічныя вучылішчы дадуць для школ 2850 педгагаў. З выпускнікоў педгагічных вучылішч 450 чалавек будуць перападрыхтаваны на трохмесячных курсах у Менску для работы ў сельскіх класах сярэдніх і пачатковых сярэдніх школ.

ГАСТРОЛІ РУСКАГА ТЭАТРА БССР У МЕНСКУ

Рускі тэатр БССР у сучасны момант працуе ў Віцебску. З першага ліпеня тэатр пераяждзе на гастролі ў Менск, дзе прабудзе да першага жніўня. Менскаму гледаць будуць паказаны п'есы: «Професар Полежае» Рахманова, «Дети солдата» М. Горькага, «Мачеха» Бальскага і «Тропа шпіона» А. Дарма.

Калектыў артыстаў прыступіў да падрыхтоўкі прэм'ер «Побед Ярыны» Трапезна і «Васса Железнова» М. Горькага.

12 чэрвеня артысты Рускага тэатра БССР выяздзілі ў лагера Н-скай часткі, дзе даў канцэрт для байцоў і камандзіраў.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 14 чэрвеня. (БЕЛТА) За апошнія дні ваенныя дзеянні ў раёне Чжанчжоу (паўночная частка правінцы: Ханьцзі) спыніліся. Японскія войскі з раёнаў, якія знаходзіліся над пагоравымі затапаўня, адступілі на ўсход. Паводле апошніх вестак, адступленне японскіх частак наглядзецца таксама ў раёне Кайфэна.

Спроба японскіх войск, якія наступаюць з усходняй часткі правінцы Ханьцзі, прабрацца да Байпін-Ханькоўскай чыгуны і прарэзаць яе, скончылася няўдзячна. Перадавыя японскія атрады, якія з'явіліся ў раёне Чангэ і Сінчжэна (на поўдзень ад Чжанчжоу), адкінуты кітайскімі часткамі.

У паўднёва-заходняй частцы правінцы Шаньсі кітайскія войскі прадаўжаюць асадыць японскія гарнізоны ў раёне гарадоў. 10 чэрвеня японскі гарнізон горада Сянцзяна спрабаваў прапрацца праз кітайскія акружэнне. Паміж кітайскімі і японскімі войскамі адбыўся бой, у якім японцы згубілі 80 чалавек забітымі. Кітайцамі захоплены 3 кулямёты і 30 вінтовак. У выніку японцы вымушаны былі зноў вярнуцца ў асаджаны горад.

ЛОНДАН, 12 чэрвеня. (БЕЛТА).

Карэспандэнт газеты «Обсервер» паведамае, што ў выніку японскіх бамбардзіровак на працягу апошніх двух тыдняў, агульнае колькасць афій у Кантоне складала ад 12 да 20 тысяч мірных жыхароў.

Глева правінцы Гуандун у Дэ-чэнь заявіў: «Японскія бамбардзіроўкі не зламалі супраціўлення кітайскага народа, а наадварот, узмацнілі яго нянавісь да японскіх агрэсараў».

У ПАУДНЭВЫМ КІТАІ

ЛОНДАН, 14 чэрвеня. (БЕЛТА) Кантонскі карэспандэнт агенства Рэйтэр паведамае, што вечаарам 13 чэрвеня японскія самалёты зноў зрабілі налёты на Кантон. Каля 30 бомб было кінута ў раёне электрычнай станцыі.

ПЕРАМОГА КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫ ў ПРАМЫСЛОВЫХ ЦЭНТРАХ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 14 чэрвеня. (БЕЛТА). Увесь чэхаславацкі друк ажыццяўляе камуністы трэйга туру муніцыпальных выбараў.

«Прагер прэсе» гаворыць аб перамозе дэмакратычных ідэй у часе выбараў. Газета піша: «Чэхаславацкі ганарыцца тым, што зноў паказала свету новую перамогу ідэй дэмакратыі. Гэта перамога тым больш паказальна, што яна дасягнута ў вельмі напружанай унутранай і знешняй палітычнай абстаноўцы. Выбары прайшлі пры абсалютным парадку і поўнай свабодзе».

Друк асабліва падкрэслівае перамогу камуністычнай партыі ў пераможных прамысловых цэнтрах краіны. Знешняя раёны металургічна-каменнавуальнай прамысловасці, звалі па прыкладу Прагі, дзе камуністычная партыя заняла другое месца колькасці падачы за не галасоў. Паказальны ў гэтых адносінах выбары ў горадзе Кладно (і камуністычная прамысловасць), камуністы па ліку галасоў выйшаў пераможца.

СТАНОВІШЧА ў ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 14 чэрвеня. (БЕЛТА). Тут адбылося паслядзённое чэхаславацкага ўрада, на якім прэм'ер Гожа зрабіў паведамленне аб актуальных пытаннях унутранай і знешняй палітыкі Чэхаславакіі, у прыватнасці, аб пярэпярэдніх рэзультатах перагавораў з судэты-нямецкай партыяй Гейнлейна. Учора-ж прэзідэнт Бенеш прыняў англіскага пасла ў Прагу.

З аўтарытэтных крыніц паведамаюць, што англіскаму ўраду прадаўжае аказваць націск на Прагу, асабліва ўмоўны пасля назначэння «наглядальніка» (як ужо паведамаўся, англіскаму консулу ў горадзе Ліберне і новы памочнік ваеннага аташэ ў Прагу афіцыйна зацвержаны «наглядальнікі» англіскага ўрада ў Судэты-нямецкай вобласці). У апошнія дні англіскае пасол некалькі раз звяртаўся да чэхаславацкага ўрада з прапановай адвесці войскі з пагранічных раёнаў, каб тым самым «ліквідаваць» пачынаючы прычыну абвастраення германізацыйных адносін. Вышэйшыя апошнія дні пад націскам Англіі ту пазіцыю пераходзіў таксама і французскі ўрад. Англіскае сааглядальніцтва настойваюць на поўным здымненні патрабаванняў партыі Гейнлейна, выкарачаны ў мемарандуме, пад некалькімі дзён таму назада прэм'еру Гожу. Відэль, у выніку гэтага пісьму, ва ўрадавых колах прывітае пачаткі згодзі з кодажым аб нацыянальна-меншасціх, выправічаным ў мемарандуме судэты-нямецкай партыі Гейнлейна таксама можа служыць і прычына перагавораў паміж урадам і партыяй. Новыя махінацыі рэацыі колаў урадавай кааліцыі, ідучыя папалку ў англіскай дыпламатыі, ацкаюць у розных грамадскіх сур'ёзныя апасенні.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

У сектары Пуэбла дэ Вальвердэ (на паўднёвы ўсход ад Торуэля) рэспубліканцы аблілі рад жорсткіх атак мячэйнікаў. У сектары Луэна дэль Сід рэспубліканцы пасля ўпартага супраціўлення пакінулі свае пазіцыі ў Эль Касталь і ла Лома. У раёне Усара (на ўсход ад Луэна дэль Сід) мячэйнікі занялі пазіцыі ў Саль дэ Андрэу і вы-

шылі 300. Аднак пазней рэспубліканцы бліскучым контратакамі зноў занялі гэтыя пазіцыі. У раёне Борньоль пачынаюць заход ад Касталь дэ Плана) рэспубліканцы выбілі мячэйнікі з пазіцыі ля ўзвышша. У прымушаны іх у бязпаралку ўмялі і захапілі ў палон двух афіцэраў салдат, а таксама значную колькасць ваеннага матэрыялу.

ПАВЕДАМЛЕННЕ АГЕНЦТВА ГАВАС

ПАРЫЖ, 11 чэрвеня. (ТАСС). У сувязі з заявамі некаторых замежных газет аб тым, што французскі ўрад гатуе аднавіць кантроль на пірэнейскай граніцы, агенства Гавас перадае наступнае паведамленне:

У аўтарытэтных колах заўважаюць, што пазіцыя французскага ўрада не змянілася. Міжнародны кантроль на пірэнейскай граніцы будзе адноўлены толькі тады, калі нейтральны камі-

сіі, упаўнаважаныя сачыць за кіраваннем добраахвотнікаў з Іспаніі прыслуду на месца і абвешчаць, якія гатовы прыступіць да работ калі адначасова будзе адноўлены кантроль на іспанна-партугальскай граніцы і марскі кантроль. У выніку кантроль пірэнейскай граніцы будзе захаван на працягу не менш 40 дзён, але ён будзе зняты, на працягу гэтага тэрміну адкінуць добраахвотнікаў не пачнецца.

РАСЦЕ НЕЗАДАВОЛЕННЕ ПАЛІТЫКАЙ АНГЛІСКАГА ўРАДА

ЛОНДАН, 14 чэрвеня. (БЕЛТА). Нават кансерватыўная газета «Таймс» вымушана прызнаць, што ў Англіі ўзрастае вялікае незадаволенне палітыкай ўрада. Газета намякае на магчымасць новай рэарганізацыі кабінета і ўказвае, што многія чалавек-бачыць у яго складзе былога міністра замежных спраў Ілана і прадстаўнікоў лейбэры-

скай і ліберальнай партыі. «Невясць, якая наглядзілася на апошніх паслядзённых парламентах, — піша газета, — тлумачыцца тым, міжнародна абстаноўкай, так і пагоршаннем эканамічнага становішча ў краіне і нестатковым прагрэсам у выкананні грамы будаўніцтва плаватравага ф-та».

АБЯДНЕННЕ МАС НАСЕЛЬНІЦТВА ІТАЛІІ

РЫМ, 14 чэрвеня. (БЕЛТА). У фашысцкай Італіі прадаўжаецца рэзкае аб'ядненне шырокіх мас насельніцтва. Тавары масавага ўжывання не знаходзяць сабе збыту. У прыватнасці, па сведчанню міланскай газеты «Дэ Солэ», пакупная здольнасць насельніцтва на ўнутраным рынку тэкстыльных тавараў скарацілася ў параўнанні з мі-

нулым годам амаль на 40 процантаў італьянскага тэкстыльнага прамысловасці, як адзначае друк, перажывае востры крызіс.

Намеснік адказнага рэдактара
І. М. ОФЕНГЕЙМ.

НА ІЛЬНЯНЫХ ПАЛЯХ БССР

Ільняныя калгасныя прасторы БССР накіраваны звычайна ў лясным дыянаме. Часна стаханавыя работа на калгасных палях абцягае багаты ўраджай. Становіцца ільну па рэспубліцы — добрае. У Аршанскім, Чавускім і інш. раёнах вышыня яго дасягае 30—35 сантыметраў. Працуючына за апошнія дні далажы сярэньш далажымаму росту раслін.

У Талачынскім раёне ў раёне калгасаў ідзе ўжо другая праполка. У другую праполку ўключваюцца і калгасы Аршанскага раёна.

У перадавых калгасах рэспублікі калгаснікі любяць даглядзець пасевы. У сельгасгаспадарчай арцелі «Брыгадзю» (старшыня арцелі — тав. Паліцка), Аршанскага раёна, першая праполка закончана. Праведзена суцэльная падкормка ільну. Стаханавыя звыклія, сааборнічавы паміж сабою, змагаюцца за рекорды ўраджаю на сваіх участках. У Чавускім

раёне ў калгасе «Юны камунар» многа звыклія сааборнічавы ў атрыманні 12—16 цэнт. ільнянага збожжа з кожнага гектара.

У гэтым годзе ў калгасе рэспублікі на ўборцы і прычынаў апрацоўцы ільну будзе працаваць тысячы ільнярабачы, ільнямалячы і ільнятрапальныя машыны. На жал, не ва ўсіх раёнах рэспублікі адчуваецца большынякья барацьба за лён, за лён будучага ўраджаю. Так, у Рудзенскім раёне ў раёне калгасаў толькі пачаўшы працу па праполкі, пустазелле адлучае лён. Падрыхтоўка кадры да ўборачнай не разгорнута. Але ў Ільняўраўдленні Наркамзема БССР не адчуваецца трывогі. Работнікі ўпраўлення сямі прызнаюцца, што ў МТС і калгасах яны амаль не бываюць. Усе весткі аб становішчы на ільняных палях чэрпаюцца ільняўраўдленнем з газетных вырвак, або вытлоўчавы раэмоў з прыядажучымі ў Менск работнікамі раёнаў.

МАСКОЎСКИ ДЗЯРЖАНЫ ТЭАТР РАЙОНА ЧОУНЫ (шахматны Дзярж. а'р. раёнага тэатра) 15 чэрвеня ПРАГАДА Пачатак у 8 г. 30 м. веч. Вядоў у 12-30 і 3 г. веч.

Кіноаатар «Пролетары» БЕЛІЕ ПАРУГО АДЗІНОК

Кіноаатар «Інтэрнацыяналь» ДЗЯРЖАНЫ СПІНІАЧНА НА СПАТКАННІ

Кіноаатар «Чырвоная Зорка»

8 15 чэрвеня НОВЫ ВЯЛКІ МАСТАЦКІ ГУКАВЫ ФІЛЬМ вытворчасці Азербайджану

«ЮБКШШШШ»

Рэжысёр В. ТУРЫН.

У ГАЛОРНЫХ РОЛЯХ: Засл. арт. респ. Н. Шульгін, В. Байкоў, А. Кострычкін і інш. Арт. Ольга Кутырава, К. Добрыжскі і інш. Фільм аб гераічнай барацьбе сааборнага пролетарыята ў эпоху рэвалюцыі 1905 года.

НА ЛІТНЯЯ ЭСТРАДЗЕ ЛЕНІНГРАДСКІ КАМЕРТНЫ ДЖАЗ пад маст. кіраваннем М. ІГНАШЭВА. ЗМЕНА ПРАГРАМЫ.

Каса адкрыта з 1 гадзіны дня.

ДЗЯРЖАНЫ СЕННЯ АДНОУЛЕНА ПРАГРАМА

ПЕРШЫ ГАСТРОЛ ІЛЮЗІЯНТОА Мартына Аляксандравіча Марчэса

Першыя гастролі **Этма Фор** (чалавек ваадака)

Першы гастролі дэпшага ў СССР жанігера **МАХЛІН** і шмат іншых нумараў.

Пачатак у 9 гадз. веч. Каса з 12 да 2 і з 5 да 9 г. 30 м. веч.

ДА ВЕДАМА ФЭМ, ЗАГАДЧЫНАУ КЛУБАУ, КУЛЬТРАБОТНІКАУ І КІРАУНІКОУ ГУРТКОУ МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦІ Г. МЕНСКА.

ТЭРМІН РЕГІСТРАЦЫІ КІРАУНІКОУ ГУРТКОУ МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦІ

прадоўжан да 20 чэрвеня г. г.

Пасля гэтага тэрміну непрайшоўшыя рэгістрацыю будуць адкінуты ад работ.

Прымяць на работу новых кіраўнікоў гурткоў без накіравання Дома народнай творчасці ЗА БАРАНЕЦЦА.

Рэгістрацыя праходзіцца ў Доме ўрада, накой 604 (левае крыло) з 9 гадзін раіцына да 3 гадзін дня.

ДОМ НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦІ.

ДЗЯРЖАНЫ ЗВЯРЫНЕЦ (шляц воль)

Адкрыт апошнія дні СПЯНІШЧЕ ВАЧЫЦЬ! Зварынец адкрыт з 9 г. раніцы да 11 г. веч.

Друкарні газеты «Вяда» **патрэбны** надсвоёвыя работнікі і прыбральшчыны.

Зварыцца: Савенка, 49, 2-ці паверх, пакой № 3, з 1 да 2 гадзін дня.

ДА ВЕДАМА ФЭМ МАСАВЫХ БІБЛІЯТЭКІ ЦЭНТРАЛЬНЫ БІБЛІЯТЭЧНЫ КАЛЕКТАР БССР

МАЕ СВАЕІ ЗАДАЧАУ ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАМЕРНАГА І СІСТЭМАТЫЧНАГА КАМПЛЕКТАВАННЯ І ПАРАТРАА ВІДБІТКІ НА АС НОВЕ ЗАКЛЮЧАЕМЫХ з БІБЛІЯТЭКАМІ ДАВАРАВОУ.

КАЛЕКТАР камплектуе бібліятэкі кнігамі па ўсіх раздзелах літаратуры: сацыяльна-эканамічнай і партыйнай, навукова-тэхнічнай, сельскагаспадарчай, мастацкай, аборнага, нацыянальнай і замежнай.

Апрача таго, для спецыяльных бібліятэк калектар адлучае па выдзеленым Наркамзема БССР фондах кнігі школьнай сэрві, якія ў розныя моманты прывозіцца.

КАЛЕКТАР адрочае абліятыя кнігі ў пераважнасці і бібліятэчна-апрацаваным выглядзе (шмфр, каталожная картка, кніжны фармуляр і кармак).

КАЛЕКТАР саабожа абліятыя па іх заяўках прыладамі бібліятэчнай тэхнікі.

Для больш зручнага абслугоўвання бібліятэк арганізаваны і прыступілі да работ абласныя бібліятэчныя калектары ў наступных гарадах:

МЕНСК, пляц Воін, 89, тэл. 25-845. Разліковы рах. № 160026.

ГОМЕЛЬ, парк культуры і адпачынку, Палап піонеруа, тэл. 2-47-.

РАДЗІКОЎ, вул. Кірава, 39, тэл. 10-10. Разліковы рах. № 160276.

МАГІЛЕР, Ленінская, 27, тэл. 98-11. Разліковы рах. № 160303.

МАЗЬОР, вул. Розы Люксембург, 59, Разліковы рах. № 16217.

ЗАКЛЮЧАЕЦЕ з БЛІЖАЙШЫМІ КАЛЕКТАРАМІ ДАВАРАВОУ НА КАМПЛЕКТАВАННІ.

ІНКУБАТАРНА-ПУШКАВОДНЫЯ СТАНЦЫІ ПРАДАЮЦЬ сутагных куранят ПАРОДЫ БЕЛЫ ЛЕГОРІ

Цана за кураня—1 руб.

ПРОДАЖ КУРАНЯТ прыводзіцца таксама ў АБМЕЖ НА ЯКІ ад алейных кур. У гэтым палюўку 23 пароды курані патрэбна адна і інкубатарную станцыю 2 а'які і дашпінны 25 кап., па беспародна— 85 кап.

Куранят прадаюцца ў інкубатарна-пушкарводных станцыі, якія знаходзіцца ў наступных гарадах:

У МЕНСКУ, па вул. Аляксандра, 78.

У ГОМЕЛІ, па вуліцы Імянскай, 78.

У ОРШЫ, па вул. Савенка, 38.

У ПОЛАЦКУ, па вул. Махіраўскай, 38.

У СЛУЎСКУ, па вул. Парыскага комуні, 43.

У БАВУР'ВСКУ, па вул. Палег, 14.

У БАРЫСАВЕ, па вул. Розы Люксембург, 11/29.

У КАЛІНКАВІЧАХ — на інкубатарнай станцыі.

з таварышч раёнальных цэнтраў — КРЫЧАВЕ, ГАРАДКУ і АСПАВІЧАХ.

Куранят прадаюцца калгасам, боўгасам, калгаснікам, работчы, служачым і афіцыйна і прыватна кааляксіі на працягу МАЯ і ЧЭРВЕНА МЕСЯЦА.

Ядальчына атрымаў дапамогу інфармацыю могуць звяртацца: Дом Урада, Наркамзема БССР, пакой № 118. тэл. № 21-781 або непасрэдна на інкубатарнае станцыі.

Збудаванне круглоў пачатку Організацыі ЦКВ БССР па Магілёўскай вобласці, лічыць несапраўднай.

Звесткі пачынаць: Організацыйны камітэ ЦКВ БССР Магілёўскай абласці. У адрэдаце — герб.

У адзел аб'яў званіце па тэл. № 25-384

Загайляйце

НЕАБХОДНУЮ для скураной і дубільна-э